



Расказы беларускіх грамадзян, якія вярнуліся з нямецкай п'яволі

Божны дзень з захаду, з Германіі, прыбылі палкі з савецкімі людзьмі, якія вяртаюцца з нямецкай п'яволі. На міських прасінах-размеркавальным пунктах іны атрымліваюць бясплатны білеты на далейшы праезд, прадукты харчавання, грошы. Ёдуць Украіны, беларусы, едуць на Радзіму — на Кіеўшчыну, у Гомельскую, Маскоўскую, Ленінградскую, Сталіградскую і іншыя абласці краіны, дзе набывалі нямецкія акупанты. Толькі за апошнія дні праз Мінск прыходзіла больш 10 тысяч чалавек, вызваленых Чырвонай Арміяй з фашыскай катаргі. Выгляды іх жахлівы. Худыя, знішчаныя, у лаханнах, але ў глыбока запаленых на чх свеціцца радасць — радасць вызвалення. Як страшны сон, успамінаюць яны нямецкую катаргу.

— Я не магу навісьць сваёму шчасцю, — расказвае Надзежда Міхайлаўна Дзюцэва, былая работніца саўгаса Вайльн, Магілёўскай абласці. Горш, чым з жывёлай, абыходзіліся з намі немцы. Я прапавала на Усходняй Друсці, педалька ад горада Гольдана, у маёнтку бюрера Шульц. Пяжака расказвае, што перажыла і за гэты час. За малейшую правінанасць, а часта і без прычыны нас білі. Жылі мы ў бараку, побач са снігарышам. Кармілі горш, чым свейні. Тое, што не з'ядалі яны, — аддаваліся нам.

БІБЛІАГРАФІЯ КРЫВАВЫ ТВАР БЕЛАРУСКА-НЯМЕЦКІХ І ПОЛЬСКА-НЯМЕЦКІХ НАЦЫЯНАЛІСТАУ

Адзел прапаганды і агітацыі ЦК КП(б) Беларусі выпусціў чарговы, пяты нумар «Блакнот агітатара» (выданне Дзяржаўнага выдавецтва БССР). У «Блакнот» зместама артыкул «Беларуска-нямецкія і польска-нямецкія нацыяналісты—агенты германскага фашызма, саўзёмнікі злачынстваў гітлераўцаў». Гэты артыкул дае яркае ўяўленне аб тым, што сабой прадстаўляюць беларуска-нямецкія і польска-нямецкія нацыяналісты, кажае аб іх разбойнічым дзейнасці на службе ў нямецкіх захопніках супроць беларускага і польскага народаў.

У вялікай Айчынай вайне савецкі народ атрымаў сусветна-гістарычную перамогу над гітлераўскай Германіяй. Гэта перамога не толькі ваенная, але і ідэалягічная, перамога не толькі над арміяй і эканамікай гітлераўскай Германіі, але і над яе ідэалагіяй. Нашы ідэі ў барацьбе з ворагамі перамаглі, а ідэі ворагаў нацярпелі крах.

«Фралогія Леніна—Сталіна», гаворыцца ў артыкуле, — з'явілася вышэйшым выразам нашай нацыянальнай культуры, нашай савецкаму народу найвышэйшай духоўнай сілы. Яна дала яму гістарычны перспектыву. Дзяржаўна даданы радзім ідэяў з'яўляецца самай прагрэсіўнай у гісторыі чалавечтва. Ён—краіна магутнасці і пераможца нашага народа. Ён сапраўды перамагчы матэрыялізм і маральны сціп народа, які выявіўся і на полі бітваў, і ў працоўных подвях, і ў росквіце культуры.

Самая перадавая і самая прагрэсіўная савецкая культура, якая патраецца вучнем Леніна—Сталіна, стала магутным сродкам фарміравання духоўнага аблічча савецкага чалавек, выхоўваючы ў ім волюнскае долбсць, любоў да айчыны, адданасць ідэям сацыялізма, веру ў перамогу нашай справядлівай справы.

Зяркальны карп

У гэтым годзе рыбасмы, соўгасы і калгасы БССР зноў зоймца развіццём зяркальнага карпа. На працягу 1945 года намячаецца зарыбіць 3.300 гектараў прудой зяркальным карпам. Восемю мяркуецца атрымаць 3.000 цэнтнераў таварнай прадукцыі.

Працэс развіцця зяркальнага карпа ідзе і разам з тым вельмі прости. Ёсць у невялікіх (плошча 0,10 гектара) нерасельных (іграметна) пруды, галубія якіх не перавышае метра, а два шэрага мязкіх травяной расліннасці, саджаецца гэта карпа. Пры тэмпературы звыш 20 градусаў цяпла самкі пачынаюць мятал ікру. Праз 4—5 дзён з ападнёнай ікры пачынаецца малёк з'явіцца ў колькасці 25—30 тысяч ад аднаго гнязда.

Праз 10 дзён малёк вылаўліваецца і перасаджаецца ў вырасціны пруды ў колькасці 10—12 тысяч штук на гектар. У гэтых прудках з малёк вырастае сяголетка. У верасні і кастрычніку сяголетка пераводзіць у з'яваўшыя пруды. Вяшой наступнага года карпа-гадавік пускаяцца ў нагульныя пруды. Ё восені карп вырастае і дасягае вагі 0,5 кілаграма, а пры нахворцы і больш. У гэты час ён вылаўліваецца і рэалізуецца на харчаванне.

У гэтым годзе рыбасмы, соўгасы і калгасы БССР зноў зоймца развіццём зяркальнага карпа. На працягу 1945 года намячаецца зарыбіць 3.300 гектараў прудой зяркальным карпам. Восемю мяркуецца атрымаць 3.000 цэнтнераў таварнай прадукцыі.

У гэтым годзе рыбасмы, соўгасы і калгасы БССР зноў зоймца развіццём зяркальнага карпа. На працягу 1945 года намячаецца зарыбіць 3.300 гектараў прудой зяркальным карпам. Восемю мяркуецца атрымаць 3.000 цэнтнераў таварнай прадукцыі.

У гэтым годзе рыбасмы, соўгасы і калгасы БССР зноў зоймца развіццём зяркальнага карпа. На працягу 1945 года намячаецца зарыбіць 3.300 гектараў прудой зяркальным карпам. Восемю мяркуецца атрымаць 3.000 цэнтнераў таварнай прадукцыі.

У дапамогу наладзім камуністам

Чаго патрабуе партыя ад камуністаў

Партыя большасцю створаная і вышэставяла Ленінам і Сталіным, з'яўляецца партыяй, якая вядзе барацьбу за набыццё дзяржаўнага камуністычнага грамадства. Пад яе кіраўніцтвам рабочыя, сяляне, інтэлігенцыя нашай краіны заваёвалі свабоду і набылі сацыялістычнае грамадства. У вялікай Айчынай вайне Савецкага Саюза большасцю партыя арганізавала і ўзначаліла свабодную барацьбу савецкага народа супроць фашысцкіх захопнікаў. Чырвоная Армія поўнасцю ачыніла нашу зямлю ад воражых поглычачаў і гроніць зараз нямецкіх разбойнікаў на іх тэрыторыі, у логана фашыскага ворага.

Партыя большасцю створаная і вышэставяла Ленінам і Сталіным, з'яўляецца партыяй, якая вядзе барацьбу за набыццё дзяржаўнага камуністычнага грамадства. Пад яе кіраўніцтвам рабочыя, сяляне, інтэлігенцыя нашай краіны заваёвалі свабоду і набылі сацыялістычнае грамадства. У вялікай Айчынай вайне Савецкага Саюза большасцю партыя арганізавала і ўзначаліла свабодную барацьбу савецкага народа супроць фашысцкіх захопнікаў. Чырвоная Армія поўнасцю ачыніла нашу зямлю ад воражых поглычачаў і гроніць зараз нямецкіх разбойнікаў на іх тэрыторыі, у логана фашыскага ворага.

Партыя большасцю створаная і вышэставяла Ленінам і Сталіным, з'яўляецца партыяй, якая вядзе барацьбу за набыццё дзяржаўнага камуністычнага грамадства. Пад яе кіраўніцтвам рабочыя, сяляне, інтэлігенцыя нашай краіны заваёвалі свабоду і набылі сацыялістычнае грамадства. У вялікай Айчынай вайне Савецкага Саюза большасцю партыя арганізавала і ўзначаліла свабодную барацьбу савецкага народа супроць фашысцкіх захопнікаў. Чырвоная Армія поўнасцю ачыніла нашу зямлю ад воражых поглычачаў і гроніць зараз нямецкіх разбойнікаў на іх тэрыторыі, у логана фашыскага ворага.


Партыя большасцю створаная і вышэставяла Ленінам і Сталіным, з'яўляецца партыяй, якая вядзе барацьбу за набыццё дзяржаўнага камуністычнага грамадства. Пад яе кіраўніцтвам рабочыя, сяляне, інтэлігенцыя нашай краіны заваёвалі свабоду і набылі сацыялістычнае грамадства. У вялікай Айчынай вайне Савецкага Саюза большасцю партыя арганізавала і ўзначаліла свабодную барацьбу савецкага народа супроць фашысцкіх захопнікаў. Чырвоная Армія поўнасцю ачыніла нашу зямлю ад воражых поглычачаў і гроніць зараз нямецкіх разбойнікаў на іх тэрыторыі, у логана фашыскага ворага.

Партыя большасцю створаная і вышэставяла Ленінам і Сталіным, з'яўляецца партыяй, якая вядзе барацьбу за набыццё дзяржаўнага камуністычнага грамадства. Пад яе кіраўніцтвам рабочыя, сяляне, інтэлігенцыя нашай краіны заваёвалі свабоду і набылі сацыялістычнае грамадства. У вялікай Айчынай вайне Савецкага Саюза большасцю партыя арганізавала і ўзначаліла свабодную барацьбу савецкага народа супроць фашысцкіх захопнікаў. Чырвоная Армія поўнасцю ачыніла нашу зямлю ад воражых поглычачаў і гроніць зараз нямецкіх разбойнікаў на іх тэрыторыі, у логана фашыскага ворага.

Партыя большасцю створаная і вышэставяла Ленінам і Сталіным, з'яўляецца партыяй, якая вядзе барацьбу за набыццё дзяржаўнага камуністычнага грамадства. Пад яе кіраўніцтвам рабочыя, сяляне, інтэлігенцыя нашай краіны заваёвалі свабоду і набылі сацыялістычнае грамадства. У вялікай Айчынай вайне Савецкага Саюза большасцю партыя арганізавала і ўзначаліла свабодную барацьбу савецкага народа супроць фашысцкіх захопнікаў. Чырвоная Армія поўнасцю ачыніла нашу зямлю ад воражых поглычачаў і гроніць зараз нямецкіх разбойнікаў на іх тэрыторыі, у логана фашыскага ворага.

# ПАБУДУЕМ КУЛЬТУРНЫЯ, ДОБРАЎПАРАДКАВАНЫЯ КАЛГАСНЫЯ ВЁСКИ


## ПЕРСПЕКТЫЎНЫ ПЛАН СЯДЗІБЫ КАЛГАСНІКА. (ПЕРШЫ ВАРЫЯНТ)



Галоўны фасад дома

На вызваленай ад фашыскай ігогі беларускай зямлі шырока разгарнулася будаўнітва новых калгасных вёсак. З поспеху пажарышчаў узнікаюць новыя калгасныя сёлы. Нашы новыя сёлы павінны быць прыгожымі, культурнымі. Бажаная пабудова ў новай вёсцы — жыллы дом, хлэў або свіран, павінна быць пабудавана па пэўнаму плану, з улікам усіх бытавых і культурных патрабаванняў калгасніка.

Напрамаем БССР распаўсюдзіць некалькі варыянтаў калгасных жылых дамоў і планіроўкі сядзіб калгасніка. Праект гэтых прапануем, раіцца, як тыповы для сям'і з 4—5 чалавек.



Эксплікацыя да плана калгаснай сядзібы  
1—жыллы дом, 2—пярэдняе Сунішкі, 3—сметнік, 4—паліва яма, 5—свіран, 6—выгул, 7—гаспадарчы двор, 8—гараж, 9—пладовы сад, 10—іншыя гарадыя культуры, 11—прыбяралля, 12—студыя.

лавок. Практычна ўстаноўлена, што для сям'і такога састану патрабуецца жылля плошчай у 28—30 квадратных метраў.

Запрактычаны дом, рублены з бярвенняў, таўшчыняй у 22 сантыметры з пракаладкай у паказ нахалы або мохам. Такая таўшчыня сцен поўнацю забяспечвае неабходную захаванасць цеплыні ў хале.

План дома складзена з прыхожай, кухні і двух пакояў. Уваход у дом з боку гаспадарчага двара праз ганак і сенцы, а з боку сады — праз веранду (тарасу) і тыя-ж сенцы. Прыхожая мае размер каля 2,5 квадратных метра. Прызначэнне прыхожай — ізаляцыя жылых пакояў і кухні ад пеларэзанага ахалоджання праз уваходныя дзверы. Апрача таго, тут-жа на вешалні знаходзіцца верхняя ітодзённая вопратка і павідацца рабочы абутак. Асвятляецца прыхожая праз фэрмаж над дзвярыма ў кухню і жылы пакой.

Размер кухні — каля 7 квадратных метраў. Тамія размер дэвалюец размяшчэнне ў кухні стол, 2 лаўкі вакол яго, лаўку для рознай гаспадарчай пасуды і шафу для пасуды. Пры вызначэнні размеру кухні ўлічана неабходнасць у сельскіх умовах падрыхтоўкі корму для хатняй жывёлы. Кухня асвятляецца адным акном, размяшчэннем проста супроць халіда (агульнай, часеніка) печы. Яна выходзіць на гаспадарчы двор. Гэта дае магчымасць гаспадарні наглядзе за дваром, размяшчэннем на ім гаспадарчымі пабудовамі. Асно таксама дае святло ў пач.

Адцягненне ўсяго дома запрактычана адной палепшанай рускай печы з пліткі і абгравальнікам. Гэта цалкам забеспечвае ў доме тэмпературу ў 16—18 градусаў. Руская печ, апрача абгравання і прыгатавання ежы, дае магчымасць выпікаць хлэб, пірагі і ішчае. У цэлым час замест рускай печы можна таіць пліту, у якой прадуладжана пабудова духавой шафы для выпікання пірагоў і лёгкага хлэба. Руская печ можа быць зроблена з іжанакай, якая выходзіць у жылы пакой. Над часткай дома робіцца склен — надполле (дзе таа дэвалюец грунтовыя вольды) для захоўвання прадуктаў з ходам-люкам на кухню. У маленькіх сям'ях з 3—4 чалавек кухня можа быць скарыстана і як сталовая.

Далей увава з прыхожай размяшчана жылы пакой, плошчай каля 19 квадратных метраў. Такая плошча дае магчымасць размяшчэнне ў пакоі 2 аднаспальныя ложка, дыван, шафу, стол пасярод пакоя і 4—6 крэсаў. Такім чынам, днём гэты пакой скарыстоўваецца як горніца і сталовая, а ў начны час — як спальня на 2—3 чалавек. Пакой асвятляецца двума вокнамі, што выходзіць на вуліцу ў кветнік і адным акном, што выходзіць на веранду. Гэта забяспечвае доступ чыстага наветра ў пакой.

З гэтай пакоя дзверы выдучу ў спальню. Размер спальні — каля 9 квадратных метраў, што дазваляе размяшчэнне ў ёй два ложка, невялікі столік, шафу, кудфар. Пакой асвятляецца адным акном, якое выходзіць на гаспадарчы двор. Пры жадаці акно можа быць перанесена ў сляну, што выходзіць на праезд, але гэта не пажадана, таму што паче выгляд дома ззаду.

У выніку неабходнасці ізаляванага ўваходу ў гэты пакой, замест дзвярэй з вялікага жылога пакою могуць быць зроблены дзверы з кухні. У гэтым выніку карысная плошча кухні крыху зменшыцца, а карысная плошча вялікага жылога пакою павялічыцца за кошт перамяшчэння адных дзвярэй.

Перагародка паміж спальняй і кухняй робіцца з цёсва або чыстай ў чырві, або атынкаваная. Перагародка паміж вялікім жытым пакоем і спальняй, а таксама прыхожай — рубленая з 18-сантыметровых бярвенняў. Гэтай перагародка служыць пашырэння сувязі з сця.

Да дома прыбудавана адкрытая з двух бакоў веранда, якая выходзіць у сад. Ззаду веранды з боку двара прыбудаваны да дома сенцы з двума кладоўнямі, размерам каля 2,5 квадратных метра кожная для захоўвання выдаткоў-васмых прадуктаў, дробнага бытавога інвентару і ішч. Бажаная кладоўка асвятляецца невялікім вакном. Сенцы і кладоўні робіцца або рубленымі з 16—18-сантыметровых бярвенняў або абшывеным цёсам на стойках ў чырві.

Уваход на гару можна рабіць або праз адно з гэтых акон (са двара), або праз лок у столі прыхожай. Вышыня можна скарыстаць для розных гаспадарчых патраб.

Дах прадуладжана рабіць са шчыны, як найбольш таннага і даступнага матэрыяла, але можа быць зроблен і з цёсу, з гонтаў, чарапіцы. Рабіць саланяныя стрэхі, якія лёгка гарэць, не ракамендуецца.

Падлога робіцца з дошак, нацыста абгравальных. Для захоўвання цёплыні треба рабіць і чорную падлогу з пясчын або гарбылёў.

Столі ўпаліаецца глінянай замазкай, з паслядоўнай засмыкай сумесі з сухой зямлі і саламянай сечкі. Столы робіцца або чыстая падшыўная, або над атынкаўку. Пажадана сены ўнутры дома таксама атынкаваць пасля поўнай асідкі будыніка, гэта значыць праз год пасля яго пабудовы.

Вокны лепш рабіць двайныя. Гэта садейнічае лепшаму захоўванню цеплыні ў доме. Зімовы перапаўткі робіцца гаўхімі і на лета выстаўляюцца і захоўваюцца на вышках. Летнія перапаўткі робіцца стварымі і атрымаюцца на двор. Ззаду робіцца акаціны, якія добра захоўваюць вокны ад прадування ў халодны зімовы час. Акаціны павінны быць зроблены прыгожымі, каб ішч служылі ўпрыгожаннем фасада.

Дом на сядзібе павернут ліцавай старонай та вуліцы і сталіца з адступам ад чырвонай лініі на 6 метраў. Адцягасць паміж домам і вуліцай скарыстоўваецца пад кветнік. З вуліцы сядзіба атаржаецца невялікім рамотчым плотам або іштакетнікам і для лепшага выгляду і захаванасці афарбоўваецца.

Унутры кветніка ўздоўж іштакетніка садзіцца кусты акаці, бэзу. Яны стварыць добрую ахову ад шуму і вядліны, не адцягваюць вокан, добра ўпрыгожваюць як сам дом, так і вуліцу. Над вакном размяшчаецца кветнік. У агарожы (іштакетніку) злева робіцца варота, а справа, супроць веранды, дзверы. З вакон дома бачны нагляд за уваходам на сядзібу.

Агародзінь сядзібу ад суседняга ўчастка пажадана зладзіць жывой агарожай — жоўтай акаціяй, баярышнікам, бэзам і ішч. Яны хутка прывіваюцца і ствараюць праз 2—3 гады добрую ахову. З унутранага боку такой агарожы можна расадзіць маліны, агрэст і ішчыя ягаціні, што стварае больш непрыякельную злізу ахову і адначасова дае збор ягад. Рабіць вакол дома і сядзіб сумяшчаныя драўляныя палты не раіцца, бо яны надаюць сядзібе сумны, непрыгожы выгляд і патрабуюць дадатковага выдаткавання матэрыялу.

Паміж двума сядзібамі з боку вуліцы робіцца студыя з бетонных кругоў з вачкам і навесам. Студыя абслугоўвае дзве сядзібы.

Злева боку дома пажадана праезд на гаспадарчы двор, шырынёй у 5—6 метраў. Гэтай шырынёй зусім дастаткова для прабоны жывёлы і праезду фурманкі. За праездом разбіваецца плошча над агарод інтэнсіўных культур. Плошча на б'раж абсаджваецца невысокімі кустамі, якія служыць агародай.

Вакол дома з боку праезду і гаспадарчага двара таксама пасаджаюцца нізкарослыя кусты. Паказаны справа фруктовы сад, плошчай ад 400 да 700 квадратных метраў, пеларэзана прымыкае да дома і ў яго можна пасадзіць з дому праз веранду або праз чорны выхад.

На плане, які мы маем, сад разлічана на 18 пладовых дрэў — аблынь, груш, сіў, вішні. У садзе неабходна садзіць такія гатункі і пароды дрэў, якія ракамендуюцца для данага раёна. У якасці ягацікаў ракамендуюцца смаргозіна, агрэст, маліны, суніцы. Сад абносіцца жывой агарожай з нізкарослых пладова-ягадных кустоў.


Свіран і жыліагадоўчы будынікі запрактычаны драўляныя. Будаваш гаспадарчы будынік побач з домам, над адной страхой не раіцца. Ззаду размяшчана агарод.

Для пабудовы дома патрабуецца лес, палга і ішчыя масывы матэрыяла, які лёгка можа быць знойзена на месцы.

Для пабудовы прыземнага затраціць каля 600 рабочих дэбн. У нашых савецкіх умовах, каля калгасніка будоўшча не толькі індывідуальна сям, але з данамогай калгаса, гэта ўжо не такая значная затрата часу.

Кашт пабудовы дома вызначан — 10.270 рублёў, а гаспадарчых пабудоў — 5.500 рублёў. Улічваючы, што ў будаўніцтва звычайна ўкладзецца не менш 60 процантаў працы самага калгасніка і яго сям'і, што многа матэрыялу будзе атрымавацца бясплатна і па зніжаных цэнах — кашт будаўніцтва знізіцца амаль удвая.


Апрача таго, звычайна будоўшча не ўвесь комплекс пабудоў адрозу, а па чарзе, што дае магчымасць калгасніку па-ступова ўкладваць свае сродкі ў будаўніцтва сядзібы. Усе гэта поўнацю забяспечвае магчымасць пабудовы калгаснікам новай культурнай, выгаднай і прыгожай сядзібы.



План праектуемага дома

ПАТРАБНАСЦЬ РАБОЧАЙ СІЛЫ І АСНОВНЫХ МАТЭРЫЯЛАЎ ДЛЯ ДОМА

Назва	Адзінка вымярэння	Колькасць
1 Рабочай сілы	чал./дзён	443,1
2 Каменю бутавага	м <sup>3</sup>	12,3
3 Цэглы чырвонай	тыс.	3,1
4 Лесу круглага	м <sup>3</sup>	35,0
5 » п'лавананага	м <sup>3</sup>	16,8
6 Топлі	м <sup>3</sup>	87,0
7 Шкля	м <sup>2</sup>	13,7
8 Драпкі	тыс.	9,7
9 Цыкоў	кгр.	84,5
10 Ваконных пералётаў	м <sup>2</sup>	15,2



План праектуемага хлэву

ПАТРАБНАСЦЬ РАБОЧАЙ СІЛЫ І МАТЭРЫЯЛАЎ ГАСПАДАРЧЫ ХЛЭУ

Назва	Адзінка вымярэння	Колькасць
1 Рабочай сілы 1-га разраду	ч/дзён	120,0
2 Лесу круглага	м <sup>3</sup>	9,5
3 » п'лавананага	м <sup>3</sup>	7,0
4 Драпкі	тыс.	1,0
5 Цыкоў	кгр.	37,0

Дзяржаўнае выдавецтва Беларусі ў 1945 годзе

Дзяржаўнае выдавецтва Беларусі маркуе на працягу 1945 года выданыя выдання...

Дзяржаўнае выдавецтва Беларусі маркуе на працягу 1945 года выданыя выдання...

Дзяржаўнае выдавецтва Беларусі маркуе на працягу 1945 года выданыя выдання...

Дзяржаўнае выдавецтва Беларусі маркуе на працягу 1945 года выданыя выдання...

Дзяржаўнае выдавецтва Беларусі маркуе на працягу 1945 года выданыя выдання...

Дзяржаўнае выдавецтва Беларусі маркуе на працягу 1945 года выданыя выдання...

Дзяржаўнае выдавецтва Беларусі маркуе на працягу 1945 года выданыя выдання...

Дзяржаўнае выдавецтва Беларусі маркуе на працягу 1945 года выданыя выдання...

Пісьмо з фронту

З ЧЭСЦЮ ВЫКАНАЕМ СВАЮ ЗАДАЧУ

Дарэгі землякі-беларусі! Мы, вайны-беларусі, уздзеліні вайдай Айтчынай вайны з чэрвеня 1941 года...


Мы атрымліваем нашы родныя беларускія газеты, збіраемся ўсе разам і чытаем іх валакціўна. Тут-жа мы аб'являем сваімі думкамі аб нашых гераічных поспехах на аднаўленню нарочнай гаспадаркі нашай роднай і любімай Беларусі.

Мы абароны Масквы і ўдзеліні вызвалення нашай роднай: Кіева, Гомеля, Варшавы, Смаленска і самой сталіцы — Мінска. Мы памігаме ўзварны ў Мінску мост праз раку Свіслач, абаранялі правы трымашай лініі, разбураўшы завод і фабрыкі, спаленны вуліцы. Верал прынёс многа пакут і гора мічанам. І вое пілер мы даведзілі праз наш беларускі друк, што большасць заводаў — «Большавік», радысавад, завод імені Варашылава і другія — працуюць ужо поўным ходам і даюць даражнюю прадукцыю для нашай краіны і Чырвовай Арміі. Мы даведзілі, што нашы браты і бацькі, не пакладоўчы рук, працуюць на аднаўленні гаспадаркі.

Наша злучэнне прайшло валакі і слаўны шлях ад Масквы да Усходняй Прусіі.

Сёння ў кінатэатрах: Кінатэатр «Першы» «СЭРЦЫ ЧАТЫРОХ». Кінатэатр «Беларусь» «ВОЛГА-ВОЛГА». Дзіцячы кінатэатр «Радыма» «ЧАРОУНАЕ ЗЕРНЯТКА».

ВЫІГРЫШНЫЯ УКЛАДЫ
У дзяржаўных працоўных ашчадных касах увядзены ашчадныя па прыму ад насельніцтва выйгрышных укладаў...



«Мадам Бетэрфлей». У пастаноўцы Беларускага Дзяржаўнага ордэна Леніна тэатра оперы і балета. Пастаноўшчык — О. М. Барысевич.

«Мадам Бетэрфлей»

У пастаноўцы Беларускага Дзяржаўнага ордэна Леніна тэатра оперы і балета пазаклаў мінскаму глядзю сваю другую пастаноўку — оперу «Мадам Бетэрфлей» італьянскага кампазітара Д. Пуччыні.

Вобраз Гора-добраўных спраў маляра-аўдыёмаста і праракаўна створан артыстам К. В. Пуровікім. Артыст Л. Н. Салоўкін уда-ла прабыв партыю консула Шарпаеса.

Спектакль атрымаўся яркі, маляўнічы, і ў гэтым неабходна адзначыць належаў пастаноўшчыкам. Рэжысрам О. М. Барысевич пераказанаўча падкрэслены сацыяльны момант оперы: пражанасць шлюбна, праўд-ленне іванічкі Чыо-Чыо-Сан і Сузукі да махінацыі «свата» Гора і г. д.

Накідае вылікае ўражанне мастацкае афармленне спектакля галоўным мастаком тэатра С. Ф. Нікалаевым. Удалыя дэкарацыі прыроды, якія выкашаны мастаком А. Г. Варшчым. Асабліва маляўніча перс-пектыва ўздоўжчага ў далечыні марскога заліва, акружанага зялёнымі гарамі.

Вельмі шчытна перадан падыходжачы наддворак з сінявой марскога тумана.

Хор і аркестр былі на вышнім свайго становішча (хормейстар — А. А. Вольскі, дырыжор — М. Э. Шнейдэрман). Праўда, трэба адзначыць, што ў некаторых момантах адчуваецца залішняя перагружа гучнасці аркестра, які часам заглушаў гала-сы сывакоў.

Опера «Мадам Бетэрфлей» — другая пастаноўка Беларускага Дзяржаўнага ордэна Леніна тэатра оперы і балета ў Мінску. Нам здаецца, што ў пераглядны час, калі і фронт і тыл панураўшы свае сілы для дасягнення канчатковай перамогі над ворагам, на сцене тэатра ў першую чаргу павінны былі паявіцца ішыя рэчы, суцэльны часу. У прыватнасці, варта было-б у рэпертуары тэатра адзначыць пастаноўкі нацыянальнага балета-кампазітара М. С. Кроншера «Салавей», оперы «Пуніах Нагеса» кампазітара А. В. Багатырова і оперы «Міхас Падгорны» кампазітара В. К. Цішоўскага.

У гэтыя дні са сцены тэатра павінны былі гучыць і рашы буйныя ў рэпертуары тэатра оперы нашых айчынных класікаў — «Бўгеніі Онегіі», «Царская нявес-та», «Русалка», балет «Лобядінае возера» і інш. Такая чарговыс пастапова, на наш погляд, была-б больш правільнай.

Нампзітар П. ПАДКАБЬІРАУ.

ВАЕННЫЯ ДЗЕЯННІ ў ЗАХОДНЯЙ ЕўРОПЕ

ЛОНДАН, 19 сакавіка. (ТАСС). У паведамленні штаба вярхоўнага камандавання экспедыцыйных сіл саюзніцкай гаворшчыкаў ля Рэмагена, на ўсходнім беразе Рэйна, у 22,5 кіламетра на захад ад буйнага індустрыяльнага горада Майнца.

ЛОНДАН, 19 сакавіка. (ТАСС). У паведамленні штаба ўзброеных сіл саюзніцкай мікземаморскім тэатры ваенных дзеянняў, што ў Італіі на ўчастках 5-й арміі прадаўжалі актыўна дзейнічаць у Гардыкх гарах саюзнікі прасунуліся 13 кіламетраў.

ВАРШАВА, 19 сакавіка. (ТАСС). На ўлоў вызваленых тэрыторыях Польшчы шырока разгарнуліся работы па правядзенню зямельнай рэформы. У Кракаўскім ваяводстве з 381 маейтка, якія падлягаюць раздзеле, ўжо размеркавана паміж сялянамі 129 маейткаў з плошчай 14 тысяч гектараў. У Калекіім ваяводстве падлягае раз-дзелу 900 маейткаў, якія налічваюць 2 тысячы гектараў зямлі.

ЛОНДАН, 19 сакавіка. (ТАСС). Як паведавае агенства Рэйтар, у ноч на 19 сакавіка буйная злучэнні авіяцыйскіх бомбардыроўкі зрабілі налет на Германію. Галоўнымі аб'ектамі бомбардыроўкі з'явіліся ка-мунікацыйныя цэнтры Вітэн (у шасці мілі на траўднім усходзе ад Бохума), Бохум-Ханау (у некалькіх мілях на ўсходзе з Франкфурта).

ЛОНДАН, 18 сакавіка. (ТАСС). Як паведавае агенства Рэйтар, амерыканская авіяцыя 18 сакавіка зрабіла буйнейшы дзёны налет на Берлін. У налёце ўдзельнічала 1.300 бомбардыроўшчыкаў «Літаючага краўса» і «Лібэралі» і 700 знічалніцкай «Мустанг». Бомбардыроўцы падвергілі транс-партныя аб'екты ў горадзе і ваенныя заводы ў прамысловых раёнах.

ЛОНДАН, 19 сакавіка. (ТАСС). Агенства Рэйтар, спецыялізуючыся на германскія радыё, паведамляе, што на прыгарах літучых ваенна-паліцэйскіх сулоў пакараны смерцю тысячы салдат і афіцэраў гітлераўскай ар-міі. Згодна вестак з германскіх крыніц, гэты суд створаны ў буйнейшых цэнтры краіны для разбору спраў аб дэзертрэры і іншых парушэннях войскай дысцыпліны.

БУХАРЭСТ, 18 сакавіка. (ТАСС). Сялянскія камітэты прадаўжаюць канфіскацыю літучаў памешчыцкай зямлі (звыш 50 гектараў) і надзяленне імі сям'яў франтавікоў, студэнцкіх арганізацый «Земляробчы фронт» і незалежных і малаземельных селян.

ЛОНДАН, 18 сакавіка. (ТАСС). Як паведавае агенства Рэйтар, у Італіі на ўчастках 5-й арміі прадаўжалі актыўна дзейнічаць у Гардыкх гарах саюзнікі прасунуліся 13 кіламетраў.

ПАРЫЖ, 18 сакавіка. (ТАСС). Паведавае паведамлення румынскіх газет, Маніу вышаў у адстаўку з паста старэйшых нацыянал-царанісцкай партыі.

ЛОНДАН, 18 сакавіка. (ТАСС). Як паведавае агенства Рэйтар з Цюрыха, згодна з вестак са звычайна добра інфармаванага крыніцы, гаўляйтар Усходняй Прусіі Эрых Коу прыгаворан да пакарэння смерцю за дзеянне партыі і павешан трыма тымі таму называюцца паспы спробы тайна ўчыць з Кенігсберга.

ЛОНДАН, 18 сакавіка. (ТАСС). Паведавае паведамлення румынскіх газет, Маніу вышаў у адстаўку з паста старэйшых нацыянал-царанісцкай партыі. Пастаянная дэлегацыя нацыянал-царанісцкай партыі выбрала старэйшых партыі Н. Дулу.

САФІЯ, 18 сакавіка. (ТАСС). Як паведавае балгарскае тэлеграфнае агенства, 15 сакавіка скончыўся праезд групы ваенных асоб, якім было прадаўжана абнававанне ў працяжэнні працяглага-бальшай палітыкі, у праддзельні і зніжэнні балгарскіх патрыётэў.

ЛОНДАН, 18 сакавіка. (ТАСС). Паведавае паведамлення румынскіх газет, Маніу вышаў у адстаўку з паста старэйшых нацыянал-царанісцкай партыі.

ЛОНДАН, 18 сакавіка. (ТАСС). Як паведавае агенства Рэйтар з Цюрыха, згодна з вестак са звычайна добра інфармаванага крыніцы, гаўляйтар Усходняй Прусіі Эрых Коу прыгаворан да пакарэння смерцю за дзеянне партыі і павешан трыма тымі таму называюцца паспы спробы тайна ўчыць з Кенігсберга.

ЛОНДАН, 18 сакавіка. (ТАСС). Паведавае паведамлення румынскіх газет, Маніу вышаў у адстаўку з паста старэйшых нацыянал-царанісцкай партыі.

ЛОНДАН, 18 сакавіка. (ТАСС). Як паведавае агенства Рэйтар з Цюрыха, згодна з вестак са звычайна добра інфармаванага крыніцы, гаўляйтар Усходняй Прусіі Эрых Коу прыгаворан да пакарэння смерцю за дзеянне партыі і павешан трыма тымі таму называюцца паспы спробы тайна ўчыць з Кенігсберга.

ЛОНДАН, 18 сакавіка. (ТАСС). Паведавае паведамлення румынскіх газет, Маніу вышаў у адстаўку з паста старэйшых нацыянал-царанісцкай партыі.

ЛОНДАН, 18 сакавіка. (ТАСС). Як паведавае агенства Рэйтар з Цюрыха, згодна з вестак са звычайна добра інфармаванага крыніцы, гаўляйтар Усходняй Прусіі Эрых Коу прыгаворан да пакарэння смерцю за дзеянне партыі і павешан трыма тымі таму называюцца паспы спробы тайна ўчыць з Кенігсберга.

ЛОНДАН, 18 сакавіка. (ТАСС). Паведавае паведамлення румынскіх газет, Маніу вышаў у адстаўку з паста старэйшых нацыянал-царанісцкай партыі.

ЛОНДАН, 18 сакавіка. (ТАСС). Як паведавае агенства Рэйтар з Цюрыха, згодна з вестак са звычайна добра інфармаванага крыніцы, гаўляйтар Усходняй Прусіі Эрых Коу прыгаворан да пакарэння смерцю за дзеянне партыі і павешан трыма тымі таму называюцца паспы спробы тайна ўчыць з Кенігсберга.

Беларускі політэхнічны інстытут
ПАВЕЛАМЛЯЕ, што заняты на ўсіх курсах усіх спецыяльнасцей адпоўлены з САКАВІКА МЕСЯЦА. ПРАДАЎЖАЮЦА ПРЫЕМ БЫЛЫХ СТУДЭНТАў ІНСТЫТУТА.

Мінскі магазін № 1 Ювеліргандлю (СОВЕЦКАЯ ВУЛ. № 19) ПРАВОДЗІЦЬ СКІПКУ ад НАСЕЛЬНІЦТВА золата-лома, срэбра-лома і ўсякіх залатых і срэбраных вырабаў, каштоўных каменняў і антыкварных рэчаў.

Мінскі абласны аўтагтранспартны аддзел ПАВЕДАМЛЯЕ, што згодна рашэння Міноблвыканкома прымяненне зімовых норм выдатку гаруча-змазачных матэрыялаў для аўтагтранспарту ПА МІНСКАЙ ОБЛАСЦІ АДМІНЯЮЦА.

МІНСКІ ЮРЫДЫЧНЫ ІНСТЫТУТ АДКРЫВАЕ ШАСЦІМЕСЯЧНЫЯ КУРСЫ (Сез адрыў ад вытворчасці) на падрыхтоўку ў інстытуце. ЗАНЯТКІ БУДУЦЬ ПРАВОДЗІЦА ў ВЯЧЭРНІ ЧАС.

Ад Наркамфіна БССР
У адпаведнасці з указаннем НКФ СССР ад 2 лютага г. г. за № 45 фінансавыя органы Беларускай ССР прыступілі да рэгістрацыі штатных распісанняў і каштарнаў адміністрацыйна-гаспадарчых выдаткаў на 1945 год.